



КАНФЕРЕНЦЫЯ ДЭЛІГАТА

Нажучь, што цяжка аўладаць тэхнікай. На верна! Няма такіх крэпасцей, якіх большэвікі не маглi-б узяць (СТАЛІН)

ЗОТАУЦЫ! НЯСІЦЕ У ЦЭХІ І БРЫГАДЫ ПАФАС БАРАЦЬБЫ ЗА АУЛАДАННЕ ТЭХНІКАЙ, ЗА ПРОМФІНПЛАН

ЗОТАВЕЦ ПРАПАНОУЕ:

Дэлегат Гомельскай швейнай фабрыкі «Профінтэр» т. Канельсон, Пялюк, Крыжэўскі, Лавіцкі, Арушчанка, Партоп, Аўлашчыц.

Лічыць неабходным праводзіць сістэматычныя тэхнічныя кансультацыі з кіраўнікамі. На фабрыцы арганізаваць тэхнічны габінет.

Дэлегат Гомельскага шклозавода ім. Сталіна Алейнін Барыс.

Лічы, што тэрытарыяльная вучоба павінна быць цесна звязана са штодзённай работай свайго вытворчага працэсу і таму прапаную, каб арганізацыя праходзіла курсавыя гэхвучобы па выпрацаваным стабільных праграмах у часе заняткаў абмяркоўваюць пытанні, звязаныя са штодзённай работай свайго ўчастка.

Дэлегат віцебскай фабрыкі «Сцяг Індустрыялізацыі» тав. Аб'ямаў.

Прапаную на прадпрыемствах арганізаваць грунты па аўладанню тэхнікай на нацыянальных мовах.

Дэлегат пачэскай фабрыкі ім. Клары Цэткін тав. Ідэя Мар'яна.

Далейшая вучоба зотавуць павінна будавацца такім чынам, каб замалоўваючы атрыманыя ў урочных весях, зотавы аўлаваць існавалі матэрыялы, фізікі, хіміі, а на каміях зотавец атрымаў сядзюню тэхнічную асвету.

Дэлегат швейнай фабрыкі «Сцяг Індустрыялізацыі» ў складзе т. Гордана, Свенічана, Сімоулова, Рохіна, Камер, Шамак, Гор'фунель, Капан.

Прапаную абвясціць усебеларускі рацыяналізатарскі паход зотавуць лёгкай прамысловасці БССР імя першай усебеларускай канферэнцыі значыстаў «ЗОТ».

Тав. Капан (фабрыка «Дэвіна»):

Кантрольныя лічы па ахопу падзей усімі відамі тэхвучобы пэрад тым, як яны будуць канчаткова зацверджаны ў наркамце або ў тэсце, трэба абавязкова абгаворваць у цэхах сярод шырокіх рэальных мас.

Тэхнічныя секцыя канферэнцыі:

За пастаюнку тэхвучобы на фабрыках павінны адказаць тэхнічны дырэктар і тэхпроп фабрыкі, а ў цэхах—майстры цэха.

На фабрыках арганізаваць метадычнае бюро, у склад якога павінны увайсці тэхнічны кіраўнік фабрыкі, тэхпроп, старшыя, майстры цэхаў і спецыялісты цэхаў.

Арганізаваць фабрычныя і ў буйных цэхах—цэхавыя добра абсталяваныя тэхнічныя габінеты.

У праграму гурткаў павышанага тыпу для зотавуць абавязкова ўключыць агульнаасветныя дыцыпліны, забеспечыць гурткі ўсімі відамі неабходнай літаратуры і ілюстрацыйна-матэрыяламі.

БЕЛАРУСКАЯ ССР—ЗАХОДНЯЯ ВОБЛАСЦЬ

(3 правы сакратара «ЗОТ» Зах. вобласці т. Лар'яніна)

У Смаляску з 10 па 12 красніку праходзіла канферэнцыя адказных сакратароў вытворчых ячэек ЗОТ. Гэта канферэнцыя падарула накоплены зотавскімі ячэйкамі вопыт работы. Канферэнцыя падвергла рэзка крытыцы навучныя недахопы ў разгортванні тэхнічнай вучобы.

У разгортванні тэхнічнай вучобы прадпрыемстваў Заходняй вобласці дабіліся значных поспехаў. Так, завод «Чырвоны Профінтэр», дзе працуюць вышэй 26 тысяч рабочых, з квартала ў квартал не выконваў вытворчай праграмы. І толькі пасля таго, як была арганізавана ячэйка ЗОТ, куют тэхнікі, калі былі арганізаваны штодзённыя тэхнічныя кансультацыі і тэхвучобай ахоплена вялікая колькасць рабочых, крыва выканана промфінплана пайшага фарту, ліквідаван брак і зніжэн сабекошт.

Вялікую ініцыятыву ў разгортванні тэхвучобы праявіў наш заводскі камсамо. Фактычна ён і быў ініцыятарам арганізацыі ячэек ЗОТ на заводзе «Профінтэр». Асабліва вялікую работу ён праявіў у чыгуна-ліцейнай цэху.

Асобныя перадавыя прадпрыемства Заходняй вобласці шэфствуюць па пытанню аўладання тэхнікай над адстаючымі прадпрыемствамі. Апрача таго асобныя прадпрыемства ўзялі шэфства над калгасамі, дапамагаюць арганізаваць непасрэдна ў калгасах гурткі агратэхнікі.

Заходняя абласная канферэнцыя ЗОТ вынесла рашэнне выказаць па сацыялістычнаму спадарожству Беларусі, каб палпы прадпрыемстваў маглі абмянявацца вопытам работы, аказваць адно аднаму ўзаемную сацыялістычную дапамогу.

Асноўныя бліжэйшыя задачы ў справе разгортвання тэхвучобы: Ахапіць членствам ЗОТ не менш 50 проц. усіх працуючых на прадпрыемствах. Такую-ж колькасць рабочых ахапіць тэхнічнай вучобай. Дабіцца тагога становішча, каб з усіх адначасна экзамен мы мелі не менш 70 проц. «выдатнікаў». Да першага ліпеня закончыць арганізацыю ячэек ЗОТ на прадпрыемствах. Правесці агляд работы тэхнічных гурткоў і т. д.

Спадарожства паміж Заходняй вобласцю і Беларуссю — лепшая гарантыя ў справе рэалізацыі гістарычных рашэнняў XVII з'езда нашай партыі аб рабоце нашай прамысловасці.

Усебеларуская канферэнцыя ЗОТ лёгкай прамысловасці выклік абласной канферэнцыі адказных сакратароў вытворчых ячэек ЗОТ аднагалосна прыняла і са свайго боку высула рад пунктаў у сацыягавор, які пэўна будзе падпісан паміж Беларуссю і Заходняй вобласцю.



Лепшыя значысты ЗОТ фабрыкі ім. Крупенай—дэлегаты зліба—злева направа: т. т. РАТНЕВІЧ, КЛАПЕР, ПЯТРАВА.



Тав. КАПЛАНСКАЯ—зотавуа фэбрыкі «Сцяг Індустрыялізацыі».

„ЗОТАВЕЦ“

Гутарня ідзе пра газету «Зотавец», што выдывалася на канферэнцыі вышэйшымі рэдакцыйнымі газет «Заводзе», «Віцебскі пролетарый», «Рабочы», «Лёгкай Індустрыялізацыі» і «Чырвоная змена».

Калі пачала сваю работу канферэнцыя, «Зотавец» звартаўца да дэлегатаў з лістом аб адрэцыі заваочнай трыбуны і аб'еры прапанову дэлегатаў. На другі дзень, калі канферэнцыя пачынае сваю работу, пачаў са спрэчкамі, якія ідуць у зале, выходзяць другі нумар «Зотавца». Тут шмат выступленняў да дэлегатаў, якія на старонках «Зотавца» расказваюць аб сваёй рабоце, уносяць прапановы, узнікаюць пытанні.

Газета вышла. Адрэз-ж яна вышэйшых канферэнцыі ў цэхі віцебскіх фабрык і заводаў.

І тут ідзе абгаворванне пастаўленага ў «Зотавца» пытання. На фабрыцы «Сцяг Індустрыялізацыі» рабочыя чытаюць «Зотавец». І лны ўдзельнічаюць у канферэнцыі.

Восмі павінны сказаць, каб канферэнцыя вырашыла пытанне аб падручніках, агульнаасветнай тэхнічнай літаратуры, бо гэта справа пастаўлена ішчэ вельмі дрэнна.

На канферэнцыі працуюць секцыі. Дэлегацыя фабрыкі ім. Клары Цэткін на секцыі выклікае на спаборніцтва дэлегацыю фабрыкі «КІМ» і прапануе арганізаваць усебеларускае спаборніцтва на лепшую рэалізацыю рашэнняў канферэнцыі.

У 13 гадзін выходзіць маланка «Зотавца», якая даводзіць да ўсіх дэлегатаў вынікі перадавых дэлегатаў.

Пачынаецца абгаворванне. Праз 15 мінут дэлегаты атрымаваюць чарговую маланку.

ВЫДАТНІКІ ФАБРЫК «СЦЯГ ІНДУСТРЫЯЛІЗАЦЫІ» І «ПРОФІНТЭР» ПРЫНІАЛІ ВЫКЛІК ДЭЛЕГАТАУ ФАБРЫК ІМЯ КЛАРЫ ЦЭТКІН І «КІМ».

Далей ідзе рад прапановы. Газета была цесна звязана з ударнікам-зотавцам, які прыходзіў знаёміцца з работай рэдакцыі, з тэхнічнай друкаванай газетай; дзесяткі прапанов атрымавала рэдакцыя ад дэлегатаў.

Вопыт і пачын «Зотавца» павінны быць зямцаван. Канферэнцыя павінна прадаўжацца на старонках усюга нашага друку, з тым, каб праз абмен вопыту і сумеснае абгаворванне дабіцца ішчэ большых поспехаў у барацьбе за аўладанне тэхнікай.

ТАВ. КАНАПАЦКІ Завод «Большэвік».

БУДЗЕМ ВУЧЫЦЦА ДАЛЕЙ

Асабіста мне прыйшося два разы адаваць тэхэкзамен. Першы раз па свайму варштату, другі—па ўсім тэхналагічнаму працэсу. Да прапандуі рашыў XVII з'езда ВКМ(б) «выдатнікаў» ў нашай брыгадзе было толькі 2. Але калі мы азнаёміліся з рашэннямі з'езда, зразумелі ўсю сутнасць пастаўленай перад намі задач, то ўзяліся падцігнуць астатніх таварышоў, бо задаваліца асабістымі дасягненнямі вельга.

Узялі шэфства над тымі, хто здаў тэхэкзамен на «адавальнічых» або зусім не ведаў варштата.

Для гэтага мы старыстаў ўсе магчымаці. У часе абедзенага перапынку мы растлумачвалі нашым падшэфным прычыны дрэннай работы іх варштатаў і прычыны браку. У рэзультате ў другі раз усе здалі на «выдатна».

План першага квартала гэтага года быў выканан на 124 проц. Брак даведзеца да 0,16 проц.

Такія вынікі тэхнічнай вучобы. Але на гэтым спыніцца нельга. Трэба ў далейшым прадаўжаць тэхнічную вучобу ішчэ больш габмбока і дакладна.

ТАВ. ГАЛЕЙША Шклозавод ім. Домбала.

ПАВЫСІЦЬ КВАЛІФІКАЦЫЮ АДМІНІСТРАЦЫЙНА-ТЭХНІЧНАГА ПЕРСАПАЛА

Тав. Балцін вялікую ўвагу ў сваім дакладзе ўдалаў ішчэ адной прамысловасці. Зусім правільна ён падвергнуў крытыцы яе работу.

Але трэба сказаць, што разгортнутая тэхнічная вучоба значна павысіла выкананне промфінплана: к 1 мая план выканан на 105 проц.

У тэхнічнай вучобе мы сутракаем з вялікімі труднасцамі. Няма праграм і падручнікаў. Кожны майстар, які праводзіць заняткі, па-свойму тлумачыць той ці ішчы працэс, тэарэтычна не абгрунтаваўшы яго.

Адміністрацыя замусці лічыць, што тэхнічная вучоба — справа профарганізатара. Начальнікі змен

уключаюць гэту работу толькі па цэхам.

На ішчых прадпрыемствах з тэхнічнай вучобай перагуду ўбок акадэмізма. А ў нас, замест таго, каб азнаёміць рабочых з усім тэхналагічным працэсам, па далі нават магчымаці скончыць тэхнімум, бо рабочыя, якія працуюць уручную, не могуць аўладаць сваім вытворчым працэсам без аўладання тэхналогіяй шкла.

Трэба паставіць пытанне аб павышэнні кваліфікацыі начальнікаў змен. Кіраваць вытворчасцю, не маючы той, хто сам недастаткова аўладаў тэхнікай усёй вытворчасці.



КАНВЕР БЕЗАДНАЗНАСЦІ... ..альбо, як на Гомельскай шчэцінай фабрыцы праводзіць соцтэхэкзамен.

Рыс. Вал. МЕДВЕДЗЕВА.



Тав. МЕЛЬНІКАВА—работніца фэбрыкі «Сцяг Індустрыялізацыі».

ТАВ. СТАРАВОЙТАВА Фабрыка «Дэвіна».

У НАС НЕ БУДЗЕ АДСТАЮЧЫХ

Раней кіраўніцтва тэхнічнай вучобай на фабрыцы было пастаўлена вельмі трэма. Толькі ў апошні час трыкутнік сур'ёзна ўзяўся за арганізацыю яе. Арганізацыя 12 гурткоў. Першыя вынікі: на «выдатна» здаў экзамен 171 чалавек, на «добра»—526 і «саба»—26.

Але першыя вынікі тэхвучобы пачотна паказалі ўсю неабходнасць тэхнічнай вучобы. Калі ў студзені па фабрыцы было 9,9 проц. браку, дык у сакавіку—2 проц. Гэта гаворыць аб нашых вялікіх дасягненнях.

Брыгада, якая ішчэ я пэфоту, уся ідала норму на «выдатна». Адсталі толькі два падсобныя работнікі. Але ім ішчэ падцігнуць.

Тав. ШЫФ

Бярэзінскі камінат.

БЫЦЬ ПРЫКЛАДНЫМ У ВЫКАНАННІ УСІХ ПАКАЗАЛЬНІКАУ ПРОМФІНПЛАНА

Пытанне тэхвучобы ўсталя пэрад намі ішчэ ў 1930 годзе, бо камінат на працягу трох год не выконваў промфінплана. Але да апошняга часу тэхвучоба добрых вынікаў не давала, бо ёй не ўдзялялі дастатковай увагі.

Калі мы пачалі рыхтавацца да грамадска-тэхнічнага экзамена, былі падрыхтаваны праграмы, шчыльнакі, якія раздалі ўсім рабочым.

Цяпер грамадска-тэхнічны экзамен здала 500 чалавек, з іх 240 на «выдатна».

Няма ніводнага камсамоўца, які-б здаў ніякі, чым на «добра». На гэтым спыніцца нельга. Неабходна перыядычна праводзіць праверку выдатнікаў.

ПРАЦАВАЦЬ ЛЕПШ!

А. Я. БАЛЦІН Народны камісар лёгкай прамысловасці БССР

Трэсты план першага квартала быў выканан на 98,9 проц. Па швейнай прамысловасці на 93 проц. і па шклозаводнай прамысловасці на 97 проц.

Па выкананню асноўных паказальнікаў промфінплана мы таксама маем па раду вытворчых цэхі вялікія прарывы. Абутковая фабрыка ім. Кагановіча замест дапушчэнняў 12,6 проц. на прадукцыі віязнага гатунку, дала фактычна 31,7 проц. Фабрыка ім. Локерта ў першым квартале дала да прадукцыі вышэйшага дрэннай якасці. Фабрыка «Праца» замест 9 проц. прадукцыі ніжэйшага гатунку дала 16 проц.

Не выконваюцца асноўныя паказальнікі па шклозавод прамысловасці. Па шклозаводах «Лічы» і «Ноўка» брак сістэматычна перавышае норму. Па заводу «Ноўка» брак складае 13 проц.

Узровень выпуску дрэннай якасці прадукцыі да апошняга часу паказваў палчоныя - трымаставая фабрыка «КІМ». Замест патрэбных 73,8 проц. прадукцыі першага гатунку фабрыка ў студзені дала толькі 50 проц., у лютым 68 і ў сакавіку 68,2 проц. Праўда, за апошні час фабрыка падцігнулася, каб выпускаяй прадукцыі палчоныя, але ўсё-ж ішчэ адстае ад ўзроўнях працававанай рабучага спажывца.

ваецца звыш 2.300 чалавек. Але гэта ішчэ толькі пачатак.

Развіццё тэхнічнай вучобы асабліва ўспало выкананне промфінплана прадпрыемстваў Віцебшчыны. Іх выгода, віцебская прамысловасць, у тым ліку і лёгкая, доўгі час азнадалася ў вялікім прарыве. Віцебск уесь час стаўлі па апошнім месцы ў рэспубліцы па сваім паказальніку. Зараз, пасля масавага разгортвання тэхнічнай вучобы ў першым квартале і ў красніку Віцебск абганяў Менск, Гомель і ішчы гарады. Самы факт скіпаўня ўсёбеларускай канферэнцыі зотавуць у Віцебску з усёй аяснасцю гэта падцверджае.

Аднак гэта ішчэ не значыць, што ў Віцебску ўсе прадпрыемствы працуюць вышэйшага добра. Бездрад прарывных прадпрыемстваў, ды і ў тых, якія не лічацца прарывнымі, ёсць ішчэ шмат шлохаў.

Побач з прадпрыемствамі, дзе яшчэ след разгарнуць тэхнічную вучобу: завод «Большэвік» (Менск), фабрыка ім. Клары Цэткін (Віцебск), завадская фабрыка «Пролетарская перамога» і ішчэ—дэці і таркія прадпрыемствы, дзе тэхнічная вучоба пастаўлена ішчэ вельмі слаба.

На гомельскай шчэцінай фабрыцы ў адзін вечар сабралі ўсіх рабочых фабрыкі на агульны сход, разбіліся па цэхах і пачалі экзаменаваць чатырох чалавек з кожнага цэха. Вывад рабіўся такім чынам. Калі гэтых 4 чалавекі адкажуць правільна і ўсе астатнія супроць тагога агладу не перацпаць, гэта значыць, што ўвесь цэх здаў тэхэкзамен.

На фабрыцы «Сцяг Індустрыялізацыі» ў лн значыстаў ўключылі людзей, не выконваючых промфінплан. Праўда, за апошні час фабрычныя арганізацыі з усёй сур'ёзнасцю выправілі дапушчаную памылку і вы дрэнна разгарнулі тэхнічную вучобу.

Дрэнна стаіць справа таксама на заводзе ім. Еўсціпьева. З 280 рабочых значыстаў ёсць толькі 5 чалавек. Усяго ахоплены тэхвучобай 103 чалавекі. Таксама і ў друкарні ім. Сталіна (Менск), з 500 рабочых, ёсць усяго толькі 5 значыстаў і тэхэкзамен здаў толькі 40 чалавек.

Дрэнна з праграмамі і дапаможнікамі. Па раду аднастайных вытворчых іончючых рошых праграмы. Многія праграмы, складзеныя з рук воп дрэнна. Вольшым праграмы на вывучэнню шчэцінай справы. У некаторых праграмах паказаваліца, што такое шчэціна, яе каштоўнасць для экспарта, як «яе загадаўваюць і т. д. Праграма мейш за ўсё агарнае вывучэнне тэхналагічнага працэсу.

На ішчых галінах прамысловасці як, напрыклад, па шклозаводнай справе ішчэ горш. Тут наогул няма дрэдай праграмы. І не дзіва, што па гэтай прамысловасці амаль зусім няма значыстаў і здаўшых тэхэкзамен.

Ішчэ горш стаіць справа з падручнікамі. Іх не хапае. Многія падручнікі зусім выгодыны. Напрыклад, у адным з падручнікаў па шчэцінай справе ўказана знобта вялікая норма браку для асобных машынаў. Гэты падручнік, падрукаваны ў колькасці 10.000 экзэмпляраў, з'яўляецца прыкладам працігаванага кантралюючых устаноў пах шклозавод тэхнічнай вучобы. Спецыяльным фоту аб будзе

* Перапрацаваная стэнаграма выклада на усебеларускай канферэнцыі зотавуць лёгкай прамысловасці.

СПРАВЫ КОМУНАЛЬНЫЯ

Бюракраты з „ВЭО“ адмоўчаюцца

28 красавіка ў „Звязды“ быў змешчаны допіс аб тым, што ў аддзеле кантора Усесаюзнага электратэхнічнага аб'яднання з'явіліся адпаведныя кватэры рабочым-ударнікам завода „Большэвік“.

Не глядзячы на тое, што па дагавору з заводу завод Увядзенне праводзіў у кватэрах 25 ударнікаў павінен быць скончаны да 20 сакавіка, на сённяшні дзень лічыцца нічога не зроблена.

Піраўніцтва канторы ВЭО не пачула сігналаў „Звязды“. Мы чакаем неадкладнага ўмяшання гарадской пракуратуры ў гэту справу і прыцягнення бюракраты, якія з'яўляюцца асабліва неадказальнымі.

ДА 1 ЛІПНЯ СКОНЧЫЦЬ БУДАЎНІЦТВА ДОМА СЛЕЦЫЯЛІСТАЎ

Урад устанавіў 1 ліпеня апошнім тэрмінам для сканчэння будаўніцтва дома для спецыялістаў Менска. Але пры такіх тэмпах, якімі ідзе будаўніцтва, ёсць пагроза, што да 1-га ліпеня будаўніцтва скончыцца не будзе.

На будаўніцтве не хапае рабочай сілы і матэрыялаў. Ныма парэта для паляў. Больш месяца таму вядзецца з заводам імя Молатава быў звязаны дагавор на выроб парэта. Але дырэктар завода тав. Марасіна лічыць выкананне гэтага дагавора неабавязковым.

Замест 80 кваліфікаваных тэхналагічных спецыялістаў толькі 30. Без камуністэцтва (дырэктар тав. Азічэў) не зможам будаваць і наладзіць ітэр'ебнай вытворчасці тэхналагічнай сілы. Як відаць, трэст абходзе будаўніцтва кваліфікацыя не больш чым камуністэцтва або завод імя Молатава.

ВУЛІЧНЫЯ ЛІХТАРЫ ГАРАЦЬ У ДЗЕНЬ

Вольны часта па вуліцы Карла Маркса ў Менску цэлы дзень гараць вулічныя ліхтары. Гэта ў той час, калі разам адчуваюцца неадпаведнасці і ў многіх раёнах гарада часта не падаюць святло.

Дырэкцыя Ленінскай электрастанцыі павінен зрабіць для гэтага адпаведныя вывады і прыняць меры для якаснага выдатвання электраэнергіі.

УДЗЕСЯЦЯРЫЦЬ ЗМІНЫ РЕАЛІЗАЦЫІ ПАЗЫКІ ПА ВЭСЦЫ!

СЕННЯ ТЭРМІН!

Сення — устаноўлены партый і ўрадам тэрмін сканчэння рэалізацыі пазыкі па вэсцы. Між тым, да пазыкі абходзе кампанія на 11 мая сведчаць аб з'яўленні неадпаведнасці ў тэмпах рэалізацыі новай пазыкі.

Устава па рэспубліцы рэалізавана пазыкі на суму 62.016 тысяч руб. — 84,7 проц. кантрольнага задання. За другую п'ятніцу мая прыгост выканання плана складае толькі 2 проц.

Актаванне вёскі тэрмінамі завяршэння кампаніі. У той час, калі па гараду плад выканан на 108 проц., па вэсцы пазыка рэалізавана ўсёго на 12.675 тыс. руб. — 46,1 проц.

Матэрыялы з Чашніцкага і Лепельскага раёнаў, якія мы сёння друкуем, з'яўляюцца аб неадпаведнасці кіруючых раённых арганізацый спецыяльнага рэалізацыі новай пазыкі.

Адзін з работнікаў выдзяляюць у сельсоветы, займаюцца там усім чым хочаць, толькі не рэалізацыя пазыкі (Чашніцкі раён). У Лепельскім раёне за першыя-ж дні кампаніі «стаміліся» і пусцілі рэалізацыю пазыкі на самацэ.

Такія адносіны кіруючых арганізацый да пазыковай кампаніі характэрны не толькі для Чашніцкага і Лепельскага раёнаў, але і для многіх іншых раёнаў рэспублікі.

Чароно-Польскі, Віцебскі, Ушацкі, Полацкі, Гомельскі, Чашніцкі, Кобрынскі, Брагінскі, Племчынскі, Сенненскі, Бабружскі, Терахонскі, Уваравіцкі, Горацкі, Дубровенскі і Бохановіцкі раёны да 11 мая зусім не прыступілі да рэалізацыі пазыкі ў аднаасобным сектары, не рэалізавалі ніводнай аблігацыі.

Выхадзі раён «абіўся» выканання задання па аднаасобным сектары на... 0,3 проц., Рагачоўскі — на 0,6 проц., Була-Кашалеўскі — на 0,8 проц., Жлобінскі — на 0,4 проц., Лоўскі — на 0,9 проц., Мазырскі — на 0,8 проц. і т. д. Гэтыя лічбы сведчаць аб поўнай безадказнасці, аб поўным ігнраванні аднаасобніка ў рэалізацыі пазыкі.

Результаты гэтага ігнравання аднаасобніка з'яўляюцца агульнага лічбы рэалізацыі пазыкі па аднаасобным сектары рэспублікі. У той час, калі па калгаснаму сектару пазыка рэалізавана на 12.840 тыс. руб. (70 проц.), сярэд аднаасобнікаў рэалізавана ўсёго на 335 тыс. руб., што складае 3,4 проц. кантрольнага задання.

Неабходна зараз-жа рашуча ўзяць тэмпы рэалізацыі пазыкі па вэсцы. Задача ўсіх партыйных, саветаў, фінансавых, профсаюзаў і комсамоўскіх арганізацый — на аснове шырока разгорнутай масавай работы дабіцца паспяховага завяршэння кампаніі як у калгасным, так і ў аднаасобным сектары.

ЧАШНІКІ.

«Ваш асноўны абавязак — фарсваць службу, між іншым, займацца і пазыкай».

Такое «напуттвенне» даў сакратар райкома тав. МАРГОЛІН уладжываючы РК і РКВ, выхадзім у сельсоветы. Рэалізацыя пазыкі ў раёне — на першым плане.

Сярод калгаснікаў рэалізавана 114 тыс. руб. замест 245 тысяч. Падыма сярэд аднаасобнікаў зусім не праводзілася. За малыя разлікі не прадава ні адной аблігацыі. А трэба рэалізаваць на 70 тысяч руб.

Гэтыя некалькі лічбы досыць выразна характэрныя для ход пазыкі ў раёне. У Цялінінскім сельсавеце ў якасці ўладжываючых сядзілі кіруючыя раёныя работнікі — нам. сакратара райкома тав. Мірошнін і старшыня райпрофсавета тав. Магулявіч.

Рэалізацыя пазыкі ў гэтым раёне з'яўляецца. Сярод калгаснікаў рэалізавана 16 проц. задання. Аднаасобнікам распаркам не прадава ні адной аблігацыі.

Павяч у Чашніцкім сельсавеце, які знаходзіцца на самага раёнавага прыра, рэалізавана пазыкі на 33.235 руб. замест 50.200 руб. І тут нічога не зроблена, каб разгарнуць рэалізацыю па аднаасобным сектары. У графе «аднаасобнікі» ўвесь час фігуруе «0».

Наперакор дырэктывам партыі і ўрада загадчык райфа тав. ТОМІН ужо 3 тыдні сядзіць па вэсцы, ён мабілізаваны па пасоўную.

Райзачыналася якая павінен з'яўляцца аператыўным штабам рэалізацыі, пастаўлена ў самыя прымальныя ўмовы работы. Ён выслаў з уласнага дома і даў куток у памішанні аддзялення Дзяржабанка.

Не дапамагла і тэлеграма старшыні цэнтральнай камііі сацыялізацыі «СТАМІЛІСЯ» ЗА ПЕРШЫЯ-Ж ДНІ

У першыя дні рэалізацыі пазыкі Лепельскі раён паказваў нядрэнныя ўзоры работы. Але раёныя арганізацыі хутка «стаміліся» і баранілі, відаць, што ў далейшым рэалізацыя пазыкі пойдзе сама па сабе.

Цяпер раён стаіць на адным з апошніх месцаў у тэмпах пазыкі ў рэспубліцы. Заданне выканана па калгаснах на 53,4 проц., па аднаасобным сектары — на 3,1 проц.

На месцах не разгорнута баявая работа па рэалізацыі пазыкі сярэд калгаснікаў і працоўных аднаасобнікаў. Асабліва дрэнна праходзіць кампанія ў Прудкоўскім і Вораньскім сельсавеце. Кіраўнікі гэтых сельсавецеў зусім не цікавяцца рэалізацыяй пазыкі і не аддаюць ёй літаральна ніякай увагі.

Не займаюцца пазыкай райком ЛЭСМБ і райнасьцом фінбанкаўскіх работнікаў. Яны ніякай дапамогі ў разгортванні кампаніі не аказваюць. Райпрофсовет займаецца толькі разважаннямі, а практычнай, рэальнай работы не праводзіць.

Што гэта, як не пружа балбаты, як не апушчэнне вышэйшых арганізацый? Брыгада «Звязды» і Наркамфінга: БУТОМА, ВАРШАУСКІ.

ГРУЗ ПРЫБЫЎ, ВАГОНЫ ПАДАНЫ...

Ізо-карэспандэнцыя ВАЛ. МЯДЗВЕДЗЕВА.

У Чашніках знаходзіцца напэрава фабрыка «Чырвоная зорка». Працуюць на ёй каля 700 работнікаў. Здаецца, фабрыка павінна была паказаць узор арганізацыйнай кампаніі. Аднак, «Чырвоная зорка» праводзіла работу, масава працава вакол пазыкі не праводзілася, сярэабортнасць працаў не было разгорнута.

Сакратар парткома ЛЯШКЕВІЧ, старшыня фабрыка КУШАШКЕВІЧ і старшыня камсада ВІТАШКЕВІЧ пакінулі рэалізацыю на самацэ. У выніку пазыкай не ахочацца ітца каля 200 работнікаў.

На торфазаводзе імя 1 мая з 140 паставаных работных падліскася 109. Да рэалізацыі пазыкі сярэд сезону ітца нічога і не прыступілі.

Аб выключна дрэннай рабоце па пазыкаў у раёне сведчаць і такія факты райзачыналася якая павінен з'яўляцца аператыўным штабам рэалізацыі, пастаўлена ў самыя прымальныя ўмовы работы. Ён выслаў з уласнага дома і даў куток у памішанні аддзялення Дзяржабанка.

Што гэта, як не пружа балбаты, як не апушчэнне вышэйшых арганізацый? Брыгада «Звязды» і Наркамфінга: БУТОМА, ВАРШАУСКІ.

Сплыв на 10 мая

Table with 4 columns: Район, Дз. вытворч. у т. т. (у т. т.), Дз. перапрац. у т. т. (у т. т.), Дз. перапрац. у т. т. (у т. т.). Rows include Віцебская, Бабружская, Гомельская, Мазырская, Удзельнікі паспрагма.

Канторы

Table with 4 columns: Район, Дз. вытворч. у т. т. (у т. т.), Дз. перапрац. у т. т. (у т. т.), Дз. перапрац. у т. т. (у т. т.). Rows include Віцебская, Бабружская, Гомельская, Мазырская, Удзельнікі паспрагма.

Дзелавую работу падмянілі размовамі

Размовы аб перабудове ў Чароноўскім раёне пасля XVII партызэзда забілі масавы характар. Гаварылі на кожным сходзе, на кожнай нарадзе, гаварылі па племні раёнага камітэта КП(б)Б.

Чатыры сельсоветы з 28 калгасаў і фабрыкаў «Праца», чатыры саветы ўстанавы — такі ўчастак у Фамічоў. Камуністаў такі ўчастак у Фамічоў. Камуністаў такі ўчастак у Фамічоў.

Праходзіць тыдзень-два. Размовы сціхлі. Аб правядзенні «перабудовы» пачалі забываць. Забылі і калгаснікі, і камуністы, забываюць і ў райкоме КП(б)Б.

Перабудова толькі структура. Работа аталася та-я самай. Іструктары (іх два) і асцяжны работнікі РК сядзяць у гарадзе. Прамадаваны партгоргі — таксама.

Іструктар РК тав. Фамічоў некалькі раз імкнуўся пачаць работу. Выдзяляў у сельсоветы, апабіўшыся з людзьмі, даваў заданні партграм. Але вынікаў няма.

У Фамічоў чатыры сельсоветы. Яны знаходзіцца ў розных канцах раёна. Каля, напрыклад, яму трэба аб'ехаць усе сельсоветы, ён едзе перш за ўсё ў Вайнавічы (8 кіламетраў ад раёнавага цэнтру), потым у Валычы (ітца 12 кіламетраў). Ключовы сельсовет знаходзіцца ў гэтым раёне, па якім ён працуе.

СПЛАВ

ДОМ СПЛАВА НЕ ДЛЯ СПЛАУШЧЫКАЎ

Гомельскі Дом сплыва зусім дрэнна абслугоўвае сплаўшчыкаў. На возах без матрацаў і без бялізны, у вопратцы спаць сплаўшчыцы.

Есць асобныя пакоі і ложка ў чыстай бялізнай. Гэтыя ложка прадастаўляюцца работным-сплаўшчыкам, які працава ў адрэзаных прыпусках пункт. Такое санітарна-гігіенічнае мерапрыемства (пропуск праз бялізны пункт) безумоўна, добрае. Але гэты пункт прыпускае кожны дзень не больш 25 сплаўшчыкаў.

Бульварны куток, пад назвай «Кудыба», не дрэнна абсталяван. І ён пакрыт чырвонай матэрыяй, і шына стаіць. А самага залюбанага няма — ніякай культуры-выхавальнай работы са сплаўшчыкамі ў гэтым кутку не вядзецца. Газеты і журналы, шапіт і шахматы тут не ў панашне. Аб кіно і радыё і гаварыць няма чаго — іх няма.

На возах без матрацаў і без бялізны, у вопратцы спаць сплаўшчыцы. Есць асобныя пакоі і ложка ў чыстай бялізнай. Гэтыя ложка прадастаўляюцца работным-сплаўшчыкам, які працава ў адрэзаных прыпусках пункт.

Праходзіць тыдзень-два. Размовы сціхлі. Аб правядзенні «перабудовы» пачалі забываць. Забылі і калгаснікі, і камуністы, забываюць і ў райкоме КП(б)Б.

Перабудова толькі структура. Работа аталася та-я самай. Іструктары (іх два) і асцяжны работнікі РК сядзяць у гарадзе. Прамадаваны партгоргі — таксама.

Іструктар РК тав. Фамічоў некалькі раз імкнуўся пачаць работу. Выдзяляў у сельсоветы, апабіўшыся з людзьмі, даваў заданні партграм. Але вынікаў няма.

У Фамічоў чатыры сельсоветы. Яны знаходзіцца ў розных канцах раёна. Каля, напрыклад, яму трэба аб'ехаць усе сельсоветы, ён едзе перш за ўсё ў Вайнавічы (8 кіламетраў ад раёнавага цэнтру), потым у Валычы (ітца 12 кіламетраў). Ключовы сельсовет знаходзіцца ў гэтым раёне, па якім ён працуе.

Праходзіць тыдзень-два. Размовы сціхлі. Аб правядзенні «перабудовы» пачалі забываць. Забылі і калгаснікі, і камуністы, забываюць і ў райкоме КП(б)Б.

Перабудова толькі структура. Работа аталася та-я самай. Іструктары (іх два) і асцяжны работнікі РК сядзяць у гарадзе. Прамадаваны партгоргі — таксама.

Іструктар РК тав. Фамічоў некалькі раз імкнуўся пачаць работу. Выдзяляў у сельсоветы, апабіўшыся з людзьмі, даваў заданні партграм. Але вынікаў няма.

У Фамічоў чатыры сельсоветы. Яны знаходзіцца ў розных канцах раёна. Каля, напрыклад, яму трэба аб'ехаць усе сельсоветы, ён едзе перш за ўсё ў Вайнавічы (8 кіламетраў ад раёнавага цэнтру), потым у Валычы (ітца 12 кіламетраў). Ключовы сельсовет знаходзіцца ў гэтым раёне, па якім ён працуе.

Праходзіць тыдзень-два. Размовы сціхлі. Аб правядзенні «перабудовы» пачалі забываць. Забылі і калгаснікі, і камуністы, забываюць і ў райкоме КП(б)Б.

Перабудова толькі структура. Работа аталася та-я самай. Іструктары (іх два) і асцяжны работнікі РК сядзяць у гарадзе. Прамадаваны партгоргі — таксама.

Іструктар РК тав. Фамічоў некалькі раз імкнуўся пачаць работу. Выдзяляў у сельсоветы, апабіўшыся з людзьмі, даваў заданні партграм. Але вынікаў няма.

З ПОШТЫ „ЗВЯЗДЫ“

БЮРАКРАТЫЧНЫЯ АДНОСІНЫ ДА НАСТАЎНІКА

(Пісьмо настаўніка)

Своечасова выплата заробтнай платы, клопаты пра кватэру, сям'ю і апабатычны настаўніка, чужыя адносіны да яго штодзённых патрэб, — усё гэта патрабуецца ад саветшчы і партыйных органаў дыктывамі партыі аб лепшых адносінах да настаўніка.

Але гэтага ніяк не хочучы зразумець у Лагойскім раёне. Каб атрымаць зарплату, абавязкова трэба схадзіць 5-6 разоў у сельсовет і ашчэкасу. Нямалі настаўнікі Малачоўскага сельсавета не атрымалі свечасова зарплату. Калі я зварнуўся да старшыні сельсавета Паўлава, то ён адказаў: «Дзі сагані запэчычанасць па кватэры, тады ў першую чаргу выплата табе зарплату». Пасля таго некалькі разоў хадзіў у сельсовет, але зарплату да 1 мая не атрымаў.

Прадукты настаўнікам выдаюць з перабоімі. Пра ўсё гэта ведае пракурор і райгазета, але мер ніякіх не прымаюць.

КАРОУКІН.

АД РЕДАКЦЫІ: Мы атрымалі аналагічныя пісьмы з Потрыкускага, Тураўскага, Заслаўскага, Чароноўскага раёнаў. Раёныя арганізацыі ігнаруюць паставую СНК аб паліпшыні культуры-бытавога ўмоў настаўнікаў. Некаторыя сельсоветы не аддаюць настаўнікам гарады.

Пракуратура рэспублікі паведдала нядаўна, што ён прыняты меры. Але вынікаў не вядзецца. «Звязды» ўзрушана, што на гэты раз не сігналы не застануцца без адказу.

„НАСЕННЕ БУДЗЕ ВЫСЛАНА“

(Пісьмо старшыні горкмысаюза)

Снабжэнне ўласнага транспарта фуражкам з'яўляецца самым вострым пытаннем у сістэме жылка-апераций. Аднак выхадом з'яўляецца стварэнне сваёй уласнай базы кожным горкмысаюзам.

Але Бельжысаюз не кіруе капітэла павялічэння. Планаў саўбо і ўсё гэта забяспечыць горкмысаюза засяпнем пана.

Больш таго — габітэчкі з Бельжысаюза сваёй бюракратычнай пісанай праста разарэспэктуюць асобны пазывы звыш. Так, у сваёй адносіне Рэчыцкаму горкмысаюзу нам. старшыня праўлення Бельжысаюза Астроўскі пісаў: «Паведанні ці маюцца ў вас адпаведныя ўчасткі для засяпнаўса. Па атрыманні ад вас тэлеграмы будзе зараз-жа выслана насенне».

Усё было зроблена. Чакалі адасяння. Але раптам атрымалася ад Бельжысаюза другую адносіну аб тым, што насенне нам выдзелена не будзе.

Такім чынам Рэчыцкі горкмысаюз астаўся без насення. Вось да чаго дзювіць габітэчкі кіраўніцтва. Апарат горкмысаюза не перабудоваў сваёй работы, у адпаведнасці з рашэннямі XVII партызэзда.

Зіноўра.

УПАРТЫ РАЙСНАБ

(Пісьмо чырволага партызана)

У лютым Касцюковіцкі раённаб невядома па якой прычыне зняў мяне з забяспечэння. Па маю скарку кіраўніцтва кантынгенту і забаронных дакументаў Наркмысна БССР прапавала раённаб забяспечыць мяне, як чырвоная партызана і не маючага ніякай маёмасці, з мясцовых рэсурсаў раёна.

Але раённаб упарта не выконвае гэтага распарадка. М. Д. МАРГЕЛАУ.

ГРУБАЕ ПАРУШЭННЕ РЕВОЛЮЦЫЙНАЙ ЗАКОННАСЦІ (Пісьмо студэнта)

У калгасе імя Молатава, Смалявіцкага раёна, трэба было адкрыць дзіцячыя яслі. Наслаў калгасніку па курсу загадчыкаў падыктавалі патрэбную колькасць прадукцыі і ўсё ішло. Але пра памішанне для яслаў чамусці забыліся.

Праўдзёнае калгасе з удедам старшыні сельсавета Ляданскага раёна выйшлі з гэтага становішча, забраўшы хату ў бяднячкі калгаснікі.

Не глядзячы на пратэст калгаснікам, старшыня сельсавета Лядзевскі распарадзіў вынішчыць з хаты ўсе рэчы і прыступіць да абсталявання хаты па яслі.

Смалявіцкі РК і райпракурор павінен заявіць гэтай справы і відавастых у грубым парушэнні рэвалюцыянай законнасці прыдзі-куць да судовай адказнасці.

СЯМАШКА, ЧЭПІК.

„ГАНЬБА ТАМУ, ХТО ПРАДРЭМЛЕ ВЯСНУ...“

Калі прыехала тав. Аллер у Большавіцкую МТС (Менск) рэдагаваць налітадзельскую газету, яна паставіла задачу з першага нумара выдаць газету масавай.

Порт чым сесці за рэдактарскім сталам, яна зварала ў сваёй доўгіх ботах пешаходам дзесяткі кілометраў, хадзіць ад калгаса да калгаса.

Наведваючы калгасы, Аллер уважліва разглядала насенні, селі каля і гутарыла з сельсавімі, зашрапада ітца ў налітадзельскую газету.

На сярне ў канторы калгаса «Сойнітар» блонда выгалада запынаная газетка.

— Пара-б ужо абавіць, — заўважыла Аллер.

— Яно так, ды ў нас вольны маля пішуць сямі калгаснікі.

— А вы ітца? — зварнулася да наладога калгасніка Лятушка Яні.

— Ніколі не правава, — вінавата адказаў Яні і паслі невядлікай паузы даўра: — не так лёгка абмажываць аб чым напісана, ды к таму-ж перо не зусім сярптына хадзіць у нарых руках.

Т. Аллер павіла канкрэтна нашча да налітадзельскай газеты ў якім парадку трымаюцца насенне і як дагаварыцца ў калгасе жы-вёла.

— Патабуем, — абіць Яні і гэта абіцанне стрымалі. У адным з чарговых нумараў налітадзельскай газеты «За большэвіцкі калгас» адрава былі надрэзаныя яго жыве заметкі. З таго часу ў сваёй калгаснай газэце ён стаў па-стаўляць карэспандэнтам.

14 сакавіка налітадзельская газета арганізавала 6-дзёнавыя курсы па надрэзотым рэдактару

брыгадных і калгасных газет. У ліку 30 чалавек, праішоўшых праграму курсаў, быў і тав. Лятушка.

Зараз ён ужо рэдагуе ў сваім калгасе брыгадную газету. Яго газета значыцца ў ліку лепшых.

Вялікім штурхнем у ажыццэнні работы калгаснага друку з'яўляецца правядзення па ініцыятыве па налітадзельскай газэце ў сярэдніх чыслах сакавіка канферэнцыя чытачоў, сельсаві і рэдактару на-сценных газет. Многія газэты за-чынуць пазіць сабой дагавары са-цыялістычнага саварніцтва на леп-шае правядзенне вясновай сёбны.

Згуртаваны актыв сельсаві і на-вёла брыгадных і калгасных газет, досна звязан з налітадзельскай газэтай. Сельсавіўскім матэрыя-лам аддацца пераважна месца ў газэце. Калгаснікі і аргані, трактарыст і вонжы, брыгадзір і даяр-тажы — актывныя ўдзельнікі налі-тадзельскай газэты, актывныя зва-гары за большэвіцкія парадкі ў калгаснах, за змаганне і культурна-е жыццё калгаснікаў.

Гінуў снэг. З угорнікаў будылакі ручайка. Яны правілілі аб на-вядокачай вясне. Вясна патраба-вала штодзёнай краталівай ра-боты, каб сустраць яе на ўсебэ-браўні. Найчымшы маруднасць у надрэзотым — педанушына. І газэты кілае свой каліч: ...Застаў у атаку Пойдуць МТС На поле трактарнымі калонамі А там! А там! Я выношу пратэст! Машыныныя часткі Іржаючыя, паломаны. Дык хто-ж там чухаецца?

Хто знесуў? Хто ў паперкі Здрадземым вонкам тыкае? Ганьба таму, Хто прадрэмле вясну, Вясну ударную, большэвіцкую.

